

## ВЕЦЕР

Гэй, вецер заходні з далёкай краіны,  
Аб чым ты размову так сумна павёў?  
Мо' смутку нагналі ліхія ўспаміны  
Ці злыя здарэнні апошніх дзянькоў?

Маркотна з табою! Слязьмі і стагнаннем  
Гаворка твая аддаецца ў палях.  
Над кім ты смуткуеш глухім прычытаннем,  
Надгробнаю песняю плачаш ў платах?

Тугою бязмернай ты даль затуманіў,  
Вясёлае неба ў жалобу абвіў.  
Гэй, вецер заходні! Каго ты аганіў?  
Над кім ты заплакаў? Так жаласна ўзвыў?

Па кім ты спраўляеш памінкі-хаўтуры,  
Ігрышча сіл чорных, начніц, ведзьмакоў?  
Ці ты раздзімаеш вялікую буру,  
Сусветную буру, плач сірат, удоў?

Гэй, вецер разгульны! Ты — вечны дарожны  
І вечны выгнаннік, бы кім закляты!  
Заўсёды маркотны, заўсёды трывожны,  
Спакою ніколі не ведаеш ты.